



«НІХТО НЕ ХОЧА  
ІГРАЦЬ ВОРАГА»:  
ПРА ВАЕННЫЯ  
РЭКАНСТРУКЦЫІ



Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



# ЗВЯЗДА

ЦІ ЗДОЛЬНЫ СУД  
ЕАЭС РАЗБУРЫЦЬ  
ГАНДЛЁВЫЯ  
БАР'ЕРЫ?



7

ЛІПЕНЯ 2020 г.

АЎТОРАК

№ 129 (29243)

## ЦЫТАТА ДНЯ



**Святлана ЕСЬМАН,**  
намеснік начальніка  
галоўнага ўпраўлення  
эканомікі і фінансаў  
Міністэрства транспарту  
і камунікацый:

«У адпаведнасці з Указам ад 29 красавіка 2011 года № 176 грамадзянам, якія дасягнулі агульнаўстаноўленага пенсійнага ўзросту, давалася права на 50-працэнтную зніжку з кошту праезду на прыгарадным чыгуначным, водным і аўтамабільным транспарце агульнага карыстання (акрамя таксі) на перыяд сезонных сельскагаспадарчых работ штогод з 1 мая да 30 верасня. У Міністэрства транспарту і камунікацый паступала вялікая колькасць зваротаў грамадзян аб падаўжэнні перыяду дзеяння зніжкі. Мінтранс прапрацаваў гэтак пытанне з Міністэрствам працы і сацыяльнай абароны, іншымі дзяржаўнымі органамі. Затым быў падрыхтаваны і ўнесены на разгляд кіраўніка дзяржавы адпаведны праект указа. Ён прадугледжвае падаўжэнне перыяду давання пенсіянерам 50-працэнтнай зніжкі з кошту праезду штогод да 31 кастрычніка».

# РАБОТА — ВЫШЭЙШЫ ПІЛАТАЖ



Беларускія лётчыкі ўдала асвойваюць новыя самалёты, у тым ліку знішчальнікі расійскай вытворчасці Су-30СМ. Намеснік камандзіра 61-й авіяцыйнай базы па бяспецы палётаў Андрэй КРЫВАНОСАЎ пасляхова

апрабаваў новую крылатую машыну, выконваючы на ёй шматлікія фігурныя вышэйшага пілатажу.

Ганна ЗАНКАВІЧ, фота аўтара.

## Камунальныя стасункі

# ХТО ПЕРШЫ, ТОЙ І ВЫЙГРАЕ

## Чаму трэба праводзіць цеплавую мадэрнізацыю?

У распараджэнні, падпісаным на мінулым тыдні кіраўніком дзяржавы, ёсць пункт, які датычыцца капітальнага рамонтнага фонду. У ім сказана: «Праводзіць капітальны рамонт ва ўстаноўлены тэрмін». Адным з важных момантаў, якія вызначаюць якасць і апэратыўнасць рамонтнага, з'яўляецца цеплавая мадэрнізацыя, не абавязкова пакуль для ўсіх дамоў, якія рамантуюцца, але асабліва актуальная для «немаладога» жыллёвага фонду. Летась у Беларусі прынялі яшчэ адзін дакумент — Указ Прэзідэнта № 327 «Аб павышэнні энергаэфектыўнасці». Згодна з ім, беларусам прапануюцца растэрміноўкі на правядзенне цеплавой мадэрнізацыі шматкватэрных дамоў. Выканаўчы дырэктар Міжнароднай асацыяцыі менеджменту нерухомасці (МАМН) Генадзь КАЛЁНАЎ расказвае, чаму трэба скарыстацца такой магчымасцю і як гэты працэс арганізаваны ў іншых краінах свету.

### ТРЫ Ў АДНЫМ

Па інфармацыі МАМН, жыллёвы фонд Беларусі, які быў пабудаваны да 1995 года, пераважна складаецца са шматкватэрных дамоў — амаль 52%. А больш чым у 56% усіх жылых дамоў краіны спажыванне энергіі вышэйшае за ўстаноўленую норму ў 90 кВт\*г/кв. м.

— І гэта вельмі многа, нават нягледзячы на тое, што лічба значна ніжэйшая, чым у іншых краінах СНД. Яе ўдалося дасягнуць за кошт таго, што з 2013 года ў нашай краіне будуюцца дамы не ніжэй класа В па энергаэфектыўнасці, — адзначае Генадзь Калёнаў. — Таму ў цеплавой мадэрнізацыі сёння зацікаўлены не толькі ўласнікі жылля, якія могуць атрымаць больш камфортныя ўмовы за меншыя грошы, але і дзяржава, якая субсідзіруе кошт цеплавой энергіі для жыллёвага фонду.

СТАР. 4

## Размова па сутнасці

# ЧАТЫРЫ ЛАПЫ І СУМЛЕННЕ

Праблема безнаглядных жывёл патрабуе новых рашэнняў, у тым ліку — павышэння адказнасці грамадзян за лёс сваіх гадаванцаў



фота Юрыя ГОРЬЦА

Пасля праходжання юрыдычнай экспертызы на разгляд урада паступіць праект пастановы Савета Міністраў «Аб пытаннях па абыходжанні з жывёламі». Дакумент заклікае ўдасканаліць прававое рэгуляванне адносінаў у галіне абыходжання з хатнімі сабакамі і кошкамі, а таксама адлову безнаглядных жывёл. Ён заменіць дзеючыя правілы, зацверджаныя яшчэ ў 2001 годзе. Вясоўны праект пастановы выносіўся на грамадскае абмеркаванне і атрымаў шмат заўваг ад грамадскасі і дзяржорганаў. Некаторыя з прапановаў абмеркавалі ўдзельнікі круглага стала, на якім пабывала і карэспандэнт «Звязды».

СТАР. 13



## КОРАТКА

- Адбылася тэлефонная размова Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі з першым Прэзідэнтам Казахстана Нурсултанам Назарбаевым.
- У Савеце Рэспублікі працягваюцца прамыя тэлефонныя лініі.
- Беларусь паднялася на 18-е месца сярод 166 краін у рэйтынгу дасягнення МУР.

ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008